

Піонероў дружна  
дзяржаўнай установі адукацыі  
«Анёліцы навучальна-педагагічнага комплексу  
дацымна сэд-сарадняя школа»

Галавач Ксенія, 6 клас  
222837 Мінская вобласць, Пухавіцкі раён  
аг. Стрыкі, вул. Цэнтральная, 5  
В 01713 98124  
PukSchAnton@yandex.ru

# Рэспубліканскі конкурс «Пазнай Беларусь» «Вядомыя беларусы»



**Сустрэча  
з пісьменнікам**



# Выратаваўся ад ваўкоў на дрэве

## ФАКТ

Аднойчы настаўнік не прыйшоў праводзіць урокі,  
хаця раней нават не спазняўся.

Ён хадзіў у суседнюю вёску  
наведаць маці.

А калі вяртаўся назад,  
наткнуўся ў лесе на воўчую зграю.

Ваўкі загналі будучага класіка  
беларускай літаратуры на дрэва,  
дзе той і прасядзеў да раніцы.

Змёрз так,  
што не мог праводзіць заняткі.



## З малых гадоў памагаў бацькам працаваць на чыгунцы



*У іх сям'і толькі двое дарослых, а дзяцей — пяцёра.  
За ім, першым сынам, былі яшчэ два браты і дзве сястры.*

*Сям'я жыла ў будцы, што стаяла ў полі пры самай чыгуначнай каляі:  
бацька – рамонтны рабочы на чыгунцы, маці – вартаўніца на пераезде.*

*З акенца ў сцяне трэба было пільнаваць,  
калі на даляглядзе пакажацца дымок.*

*Убачыўшы цягнік,  
Міхась хуценька надзяваў маміну спадніцу, падвязаў хустку,  
хапаў сігнальны рэжок і каляровы сцяжок.*

*Выбегшы на раз'езд,  
апускаў абодва шлагбаумы і выстаўляў зялёны сцяжок — шлях вольны!*

*Цягнікі на пераездзе не спыняліся, нават не прыцішалі хады.  
На поўнай хуткасці машыніст бачыў самае важнае і патрэбнае яму  
— зялёны сігнал.*

*Але малы вартаўнік стараўся, каб усё было так, як робіць маці.*





## Доўгачаканая падзея

*Хлопцу справілі абнову: нашылі штаны, рубашку.  
Бацька сплёў скураныя лапцікі і навёў у школу.*

*Вучыўся старанна, вельмі любіў чытаць.*

*За паспяховае заканчэнне пачатковай школы  
настаўнік падараваў яму «Вечары на хутары ля Дзіканькі»,  
кнігу любімага Міхасёвага пісьменніка Гоголя.*



# МІХАСЬ ЛЫНЬКОЎ





Усе факты  
менавіта з яго біяграфіі



усё жыццё любіў чарадзейнае вясёлае народнае слова.

Пісаў свае кнігі заўсёды з добрай, шчырай і мудрай усмешкай.





«Міколка-паравоз»,  
«Янка-парашутыст»,  
«Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў» —  
любімыя кнігі многіх пакаленняў чытачоў.

Гэтыя кнігі (і многія іншыя) напісаў

**Міхась Ціханавіч Лынькоў,**

**НАРОДНЫ ПИСЬМЕННИК БЕЛАРУСИ**





**«Янка-парашутыст»**








*У аповяданні расказваецца пра дзіцячыя забавы дваровых хлопчыкаў, пра бабу Арыну і ката Ваську.*

*Янка ў творы паказаны дапытлівым, смелым, праўдзівым і добрым хлопчыкам. Ён хоча ведаць усё пра парашуты, самалёты і марыць стаць лётчыкам.*

*У якасці парашута дзеці выкарыстоўвалі бабчын парасон і спрабавалі скакаць з ім са старой грушы, з ліхтарнага слупа, з кручы над рэчкай.*

*У якасці эксперыменту першым з парашутам хлопцы спуцілі ката. Яго пасадзілі ў клетку і запусцілі на паветраным змеі. Кот у іх таксама асоба гераічная.*





**«Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў»**


*У апавесці-казцы апавядаецца пра жыццё-быццё мядзведзя Мішкі, яго маці-мядзведзіцы, пра тое, як Мішка жыў у дзяцінстве, любіў маліну і цукар, як трапіў на вайсковую службу, стаў кулямётчыкам, як скралі яго і што з таго выйшла, як Мішка падаўся ў лётчыкі, а пасля ў кавалерысты, даслужыўся да героя, і пра іншыя незвычайныя здарэнні са смелым ваякам Мішкам і яго слаўнымі таварышамі.*



*Казачная апавесць хоць і з'яўляецца прыгодніцкай, але з яе можна даведацца пра звычкі і «характары» многіх жывёл.*










## «Міколка-паравоз»

У апавесці «Міколка-паравоз» расказваецца пра жыццё сына памочніка машыніста Міколку, яго бацьку, маці, дзеда Астана, пра дзедаву «арудзію», пра цара, пра нямецкі палон, вызваленне, пра партызанскі браняносец, Міколкаў браняпоезд — пра тое, што адбывалася ў час грамадзянскай вайны.

Бацька пісьменніка быў чыгуначнікам, таму свайго самага вядомага героя, Міколку-паравоза, Міхась Лынькоў спісваў з сябе.

Дарэчы, Міколка, гарэза і неслух, зарабіў сваю мянушку таму, што любіў пераймаць гук паравоза.

Вельмі захапляюча паказаны дні і справы маленькага Міколкі, яго дзіцячыя радасці і засмучэнні.





*Бабуля расказала, што яны, вясковыя дзеці, прачытаўшы кнігу «Міколка-паравоз»,  
доўга потым былі пад уражаннем,  
і згадвалі неверагодныя прыгоды дасціпнага хлапчука  
і ягонага гераічнага дзеда.*





# Што цікавага яшчэ я даведалася пра гэтага пісьменніка? ...

*Нарадзіўся Міхась Ціханавіч Лынькоў 30 лістапада 1899 года  
(больш за 120 год таму назад) ў вёсцы Зазыбы Віцебскай вобласці.*

*Скончыўшы настаўніцкае вучылішча, нейкі час працаваў настаўнікам.  
Ажаніўся з настаўніцай. Нарадзіўся сын.*

*Па ўспамінах сяброў, менавіта жонка падштурхнула да творчасці.  
Але ў верасні 1941-га ягоную жонку і сына расстралялі немцы.*

*У гэты час Міхась Лынькоў быў эвакуіраваны  
і прызначаны рэдактарам франтавой газеты «За Савецкую Беларусь».*

*Пасля вайны ажаніўся зноў, але сваіх дзяцей у яго больш не было.*

*Выхоўвалі з другой жонкай прыёмных – сына і дачку.  
Паказальна, што значную частку сваіх зберажэнняў  
Міхась Лынькоў адпісаў дзіцячаму дому.*

**ФАКТ**



# Любіў раскладаць вогнішчы


*Калі Міхась Лынькоў прязджаў у дом творчасці пісьменнікаў, адразу раскладаў на палянцы перад домам вогнішча.*



*На Нарачы ў яго была дача, дзе ён абавязкова разводзіў сваё чарадзейнае вогнішча.*

*Сябры гаварылі, што Лынькоўскі агонь — гэта рытуал, чарадзейства, і называлі яго Нарачанскі чараўнік.*

*А яшчэ Лынькоў любіў фатаграфавалі праз агонь.*



Дача Міхася Лынькова




## Міхась Ціханавіч Лынькоў –

пісьменнік з цікавейшым жьщцёвым і творчым лёсам –  
быў персонай заўважнай і ўплывовай.

Ён пісаў аповяданні,  
кіраваў пісьменніцкай арганізацыяй,  
у якасці дыпламата ездзіў на сесіі  
Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў,  
быў акадэмікам і дырэктарам  
Інстытута літаратуры Акадэміі навук БССР.

За вялікія заслугі ў развіцці  
беларускай літаратуры  
Міхасю Лынькову было прысвоена  
ганаровае званне народнага пісьменніка БССР.



**ФАКТ**





*Памёр Міхась Лынькоў 21 верасня 1975 года,  
пахаваны на Усходніх могілках у Мінску.*



*На доме ў Мінску, дзе жыў Міхась Лынькоў,  
устаноўлена мемарыяльная дошка,  
яго імем названа вуліца.*



*Сярэдняя школа ў Віцебскай вобласці  
носіць імя Міхася Лынькова.*

*Каля школы стаіць яму помнік.*

*У школе ёсць музей М.Ц.Лынькова.*



**Крынкаўская ЯССШ імя М.Ц.Лынькова**





Дарослыя кажуць, што і жыццё змянілася, і каштоўнасці памянліся...



Я думаю, што творы Міхася Лынькова змястоўныя і цікавыя для нас.  
Па іх яшчэ наша дзяды і бацькі вучыліся жыццё спасцігаць.

Гэта ж наша жыццё, наша культура, нарэшце, наша гісторыя.



І гэтых маленькіх герояў з твораў пісьменніка,  
такіх шчырых,  
нельга аддаваць забыццю.

Як і пачуццё любові да роднага беларускага слова.

Гэта тое,  
што нас аб'ядноўвае

